

## Віктар Жыбуль



...свабодная, свабодна ты,  
пакуль сады яшчэ цьвітуць...

## Расквітаща з жаночай нядоляй

*Новыя факты з біяграфіі Ганны Брэскай*

Імя таленавітай полацкай паэткі 20-х гадоў мінулага стагоддзя Ганны Брэскай было вернутае з нябыту зусім нядаўна: 14 кастрычніка 1999 году ў газете «Голас Радзімы» быў зъмешчаны артыкул Леаніда Маракова «Невядомая Ганна Брэская», прысьвечаны творчасці паэткі. З лістапада ў tym жа выданні зъявілася нізка ейных вершаў, а ў наступным 2000 годзе дзякуючы Таварыству Вольных Літаратараў выйшла книга «Наастурцы». Акрамя твораў самой Брэскай, у кнізе зъмешчаная прадмова Алеся Аркуша і вершы сучасных полацкіх паэтак Надзеі Салодкай, Ірыны Дарафейчук і Тацяны Хмаркі з прысьвячэннямі Ганьне Брэской. Вяртанье забытай аўтаркі, творчасць якой высока цаніў Максім Гарэцкі, прыцягнула ўвагу сучаснага літаратурнага асяроддзя Полаччыны. Вакол асобы ўшанаванай землякамі паэткі ўзынік своеасаблівы арэол таямнічасці, што ў значнай ступені тлумачыцца адсутнасцю біяграфічных звестак. Дакладна вядома было толькі тое, што

Г. Брэская належала да Палацкае філіі «Маладняку». Вось менавіта гэты факт і зьявіўся той зачэпкай, якая дапамагла нам удакладніць яшчэ некаторыя дэталі з біяграфіі паэткі.

У Беларускім Дзяржаўным архіве-музеі літаратуры і мастацтва захоўваецца даволі ёмісты пакет з самымі рознымі і складзенымі без храналагічнага парадку дакументамі Палацкае філіі «Маладняку» (Ф. 225, вол. 1, спр. 13)\*. Гэтыя дакументы дапамагаюць нам аднавіць некаторыя факты з жыцця Ганны Брэской, чыё імя сустракаецца там неаднаразова.

Пачнем з агульных біяграфічных дадзеных.

28 траўня 1926 г. Сымон Хурсік пісаў у ЦБ «Маладняку»: «Дасылаю пакуль што трох біяграфій: Брэсской, Драгілева і Хадкевіч. Гэтыя таварышы ўжо некалькі выявілі сябе. Біяграфіі астатніх маладнякоўцаў-палачан я покуль што лічу не-мэтазгодным дасылаць: амаль зусім ня выявілі сябе» (л. 79).

Калі б гэтыя біяграфіі захаваліся, мы бы цяпер ведалі пра паэтку нашмат болей. Але, на жаль, у архіве іх няма. Таму будзем абапірацца на звесткі з іншых дакументаў Палацкай філіі. Вось анкета Ганны Брэской, запоўненая 3 лютага 1927 года (л. 29):

*«Анкета для перавучоту сяброў «Маладняку».*

1. Прозвішча, імя і імя па бацьку ... *Брэская Ганна*
2. Партынасьць і стаж ... *беспартыйная* >
3. Праца ў грамадzkіх арганізацыях .... –
4. Узрост ... *1902 год нараджэння*
5. Якую займае пасаду ... *беспрац<оўная>*
6. Праца ў літ. арганізацыях .... *«Маладняк»*
7. Від творчасці .... *вершы*
8. Ці друкаваўся .... *друкавалася*.

Подпіс *<Г. Брэская>*

3/II-27 г., г. Палацак».

Такім чынам, дакладны год нараджэння Ганны Брэской не «паміж 1907-10 гадамі», як гэта лічылася дагэтуль, а як мінімум на пяць гадоў раней. А гэта значыць, што «адным з наймалодшых сяброў Палацкай філіі «Маладняку» яна не была. Калі менавіта яна ўступіла ў філію – цяжка вызначыць дакладна, бо склад сяброў часта пераглядаўся. Згодна пастановы Камісіі аднаго з такіх пераглядаў (л. 53), 30 ліпеня 1925 г. Ганна Брэская, Базыль Драгілеў і Антось Мікуцкі рэкамендаваліся да зацьвярджэння кандыдатамі ў Сапраўдныя сябры «Маладняку», пасля чаго яны павінныя былі атрымаць і сяброўскія білеты. Але ёсьць съведчаньні, што Брэская ўваходзіла ў філію і раней, далучыўшыся да яе альбо ў траўні (мяркуючы па характарыстыцы, напісанай А. Дударом), альбо нават у сакавіку. У любым выпадку, увосень яна лічылася ўжо не кандыдатам, а Сапраўдным сябрам «Маладняку», як бачна са «Сыгнісу асабовага складу Палацкай філіі «Маладняку» (л. 36), складзенага ў выглядзе табліцы пры канцы каstryчніка 1925 г. Увесь сыліст прыводзіць ня будзем, працытаем толькі звесткі пра Г. Брэскую (у сылісе яна фігуруе пад № 6):

«Прозвішча і імя – Брэская Гануля.

Калі залічаны ў філію – Сак<авік> 1925 г.

Партыйнасьць – беспартыйная.

Соцыяльны стан – служ<ачая>.

Хто: прозаік, поэт, крытык – поэт.

\* Тут і далей – спасылкі на гэту архіўную кропініцу.

Узрост і пол – 22 г., жанчына.  
Нацыянальнасць – беларуска».

Гэтая табліца дапамагае ўдакладніць нам і месяц нараджэння паэткі. Акрамя Г. Брэскай, у сьпісе ёсьць (пад № 2) С. Хурсік. Але Хурсіку на той момант (канец кастрычніка) ужо споўнілася 23 гады (натуральна, бо нарадзіўся ён 31 студзеня па старым стылі), а Брэскай – яшчэ не. З гэтага можна меркаваць, што зьявілася на съвет яна ў лістападзе альбо сінегні 1902. Зьвяртае на сябе ўвагу і сацыяльны стан паэткі. З усіх 18 сяброў, супрацоўнікаў і кандыдатаў Палацкай філіі «Маладняку» са «служачых» паходзілі толькі двое: Ганна Брэская і празаік Уладзімер Галін (Булаш), які прыехаў з Украіны. Яшчэ двое (Якуб Дадон і Грыгор Гарнон) паходзілі з рабочых сем'яў, усе астатнія – з сялянскіх. Падобныя суадносіны назіраліся бадай ва ўсіх філіях «Маладняку». Магчыма, гэта і дало падставу Леандру Маракову выказаць меркаваныне аб сялянскім паходжаныні Брэскай.

Дакладна казаць пра ейную адукцыю і род заняткай пакуль не выпадае. Як мы бачым з прыведзенай вышэй «Анкеты для перавучоту сяброў «Маладняку» (л. 29), на пачатку 1927 г. паэтка была «беспрацоўнай». Але ў 20-я гады да беспрацоўных прыраўноўваліся і вольныя слухачы ўніверсітэтаў і тэхнікумаў. Напрыклад, згаданы ўжо Сымон Хурсік у маладнякоўскай анкете ад 5 мая 1925 г. на пытаньне «Дзе вы працуеце ў сучасны момант?» адказаў: «Беспрацоўны; слухач Менскага Беларускага Педагагічнага Тэхнікума». Ня выключана, што і Ганна Брэская ў сярэдзіне 20-х гг. была слухачкай адной з навучальных установаў альбо знаходзілася ў адпачынку, даглядаючы дзіця, што выглядае натуральным для маладой замужнай жанчыны. Пра сямейнае становішча Брэскай даведваемся з наступнага дакументу – съціслай харктыстыкі, дасланай кіраўніком Палацкай філіі Алесем Дударом разам са справаздачай аб праведзенай працы ў цэнтральнае бюро «Маладняку» 11 траўня 1925 г. (л. 54):

«Дадатковы съпіс.

Прыняты на апошнім сходзе.

1. Брэская Ганна.

Беспартыйная. Жонка аднаго настаўніка. Піша даволі добрыя вершы па беларуску. Але над ёю яшчэ шмат працы ў сэнсе ўмацаваныня ідэолёгіі а таксама тэхнікі.

2. Баркан.

Піянэр. Напісаў пару вершыкаў па-беларуску. Принялі яго грунтуючыся на тым поглядзе, што яму ў філіі будзе дадзена належнае выхаваныне: падрасьце — будзе добрым беларускім работнікам.

Ал. Дудар».

Такім чынам, муж Ганны Брэскай працаваў настаўнікам. І, акрамя таго, таксама цікавіўся літаратурай, зредку наведваў пасяджэнні Палацкай філіі «Маладняка», удзельнічаў у аблігаваннях твораў маладых паэтай і празаікаў. А ў пратаколе аднаго з пасяджэнняў (18 кастрычніка 1925 г.), на якім пераглядаўся склад філіі, сярод сяброў філіі пазначана ня толькі Брэская, але і Брэскі (л.9). Так што прозвішча, пад якім паэтка набыла вядомасць у літаратуры – ад мужа. Але сам настаўнік Брэскі (мы ня ведаєм ні ягонага імя, ні нават ініцыялаў) быў, як відаць, асобай даволі пасрэднай: прозвішча ягонае са съпісу выкрасылена – значыща, сябрам філіі яго не зацьвердзілі. Мабыць, у Ганны ня склаліся з ім адносіны: у вершах яна піша то пра «жаночую нядолю», то пра жаданыне знайсці каханага, то, урэшце, пра тое, што «муж у піўной, муж з другой»...

Вядома ж, пасля ўсяго гэтага па-іншаму ўспрымаецца і версія наконт кахань-

ня паміж Ганнай Брэскай і Петрусём Броўкам. Магчыма, яны пазнаёмліся яшчэ ў 1925 годзе, але пра раман тут казаць не выпадае – не таму што «дзяўчына, відавочна, была непаўнагадовая», а, наадварот, – таму што была замужня і, да таго ж, трохі старэйшая за Броўку. Хутчэй за ўсё, паміж паэтамі была проста сяброўская прыязнасць, якая адбілася ў вершы Брэскай «Шчасце горн...». Хаця, вядома ж, калі ў паэткі ня ладзіліся адносіны з мужам, то яна магла і ўсур'ёз захапіцца маладым энергічным Петрусём.

Але вернемся да Алеся Дудара, які таксама нездарма сустрэўся на жыцьцёвым шляху Ганны Брэскай. 31 мая 1925 г. Дудар у лісьце Уладзімеру Дубоўку скардзіўся на творчую і арганізатарскую пасіўнасць полацкіх маладнякоўцаў: «Няма нікай падставы для далейшага існаванья Полацкай філіі, аб'яднання хлопцаў, якія зусім не цікавіліся і ня хотілі цікавіцца Маладняком. Тыя адзінкі, якіх Маладняк будзе мець у Полаччыне, знайдзены лічна мною, а ня філіяй» (л. 45). Думаецца, што зъяўленнем Ганны Брэскай у літаратуры мы абавязаны менавіта А. Дудару – арганізатору і першаму кірауніку Полацкай філіі «Маладняку».

З дакументаў Полацкае філіі мы даведваемся і пра гісторыю стварэння верша «Францышку Скарыне». У 1925 годзе беларуская грамадскасць актыўна рыхтавалася да свята, прысьвечанага 400-годдзю з пачатку працы на беларускай ніве «першага вялікага беларускага дзеяча» Францышку Скарыны. Чынны ўздел у падрыхтоўцы свята браў «Маладняк». Менавіта тады й напісала Г. Брэская свой верш, які прачытала перад усімі сябрамі філіі 27 кастрычніка 1925 г. Сябры падтрымлілі зъяўлісці верш у «Скарынаўскім зборніку», які меркавалася выдаць сіламі «Маладняку» ў полацкай друкарні. Спачатку, аднак, верш выйшаў у газете «Красны пахарь» (будучай «Чырвонай Полаччыне») 1 студзеня 1926 г., а потым – у альманаху «Наддзевініне», які выйшаў замест «Скарынаўскага зборніка» прыканцы таго ж году.

У прадмове да кнігі «Наастурцыі» Алесь Аркуш піша: «Упэўнены, акрамя «Наастурцый» будуць і іншыя кнігі Ганны Брэскай». Напэўна, аўтар прадмовы мае рачыю, бо творы Брэскай працягваюць адшуквацца. У наш час даволі цяжка знайсці старую газетную падшыўку з поўным камплектам нумароў, таму ў кнігу трапілі далёка ня ўсе творы паэткі, апублікованыя ў 20-я гг. Так, у падшыўках газеты «Чырвоная Полаччына» за 1926-28 гады знайшліся яшчэ тры вершы Г. Брэскай: «Сава», «Зімовае» і «Сады цвітуць...». І ў іх аўтарка выявіла неардынарны паэтычны талент. Асабліва вылучаецца верш «Сава», які не зъяўляецца харектэрным ня толькі для творчасці Ганны Брэскай, але з большага і для маладнякоўской паэтыкі наогул. У той час як іншыя аўтары насычалі свае вершы пераважна бадзёра-аптымістычным настроем і ўзынёсла-рамантычнымі съветлымі фарбамі, Г. Брэская напісала твор, поўны смутку і нават роспачы. Свой неспакойны стан лірычная герайня перадае, параноўваючы сябе з беспрытульна савою. Магчыма, схільнасць Брэскай да такіх вобразаў і дала падставу Алесю Дудару адзначыць недастатковую «ідэолёгічную» загартоўку паэткі.

Верш Г. Брэскай «Зімовае» перагукаецца з іншым творам паэткі – вершам «З Каўкаскіх напеваў». Абодва вершы, напісаныя ў 1926 годзе, аб'яднаны су-працьпастаўленнем съюздёнага зімовага надвор'я і васількоў, якія цвітуць у сэрцы й думках лірычнае герайні і, адпаведна, натхняюць на «песьні аб съветлай вясенне». Вясна ў паэзіі Г. Брэскай набывае як літаральнае, так і сімвалічнае значэнне: у вершы «Зімовае» яна наогул ня згадваецца, затое выказана жаданьне «...зьнішчыць мінушчыны съценъ, Расквітацца з жаночай нядоляй...». Разам з распайсоджанай у 20-я гады тэмай абаўленья старога ладу тут праглядаюцца і відавочна фемінісцкія матывы, якія прысутнічаюць і ў іншых асобных вершах Брэскай, напрыклад, «Хочацца жыць!» (1931), дзе ад першай асобы паказаны, па ўсім відаць, аўтабіографічны вобраз жанчыны, якая яшчэ нядаўна перажыла

голад, матэрыяльную нястачу, зрады мужа, а цяпер атрымала магчымасьць пра-  
цацаць на фабрыцы і, адпаведна, — «жыць і славіць вясну маладую».

Намёк на вызваленяне ад «жаночай нядолі» ёсьць і ва ўзынёсла-лірычным  
вершы «Сады цвітуць...», дзе герайнія кажа сабе: «свабодная, свабодна ты, /  
пакуль сады яшчэ цвітуць, / сабе каханага знайду». Верш напісаны ў 1928 год-  
зе. Магчыма, тады Ганна Брэская парвала адносіны са сваім нялюбым мужам,  
ахвочым да выпіукі і абыякавым да сям'і, і марыла звязаць жыцьцё з іншым,  
больш вартым сябе чалавекам. Невядома, ці знайшла яна мужчину сваёй мары.  
Адказу на гэтае пытанье не дае верш «Прымітыў» (1929), у якім згадваецца «Янка  
— камсамолец малады», які чакае на паляне лірычную герайню. Гэты Янка — най-  
хутчай, вобраз абагулена-рамантызаваны, характэрны для тагачасных камса-  
мольскіх прыпевак, пад якія часткова стылізаваны верш.

Як бачым, біяграфія Ганны Брэской па-ранейшаму ахутаная таямніцай, хоць  
некаторыя факты нам і ўдалося высьветліць. Яшчэ адным крокам у вяртаныні ей-  
най творчай спадчыны будзе публікацыя згаданых вершаў, якія засталіся па-за  
кнігай «Наастурцыі» і пасля 20-х гадоў не перадрукоўваліся.

## Ганна Брэская

### САВА

Крычы, крычы, сава...  
У ночку чорнай восені,  
Ты енкам жудасьці  
Наводзіш страх.  
Ня маеш ты ў жыцьці  
Прытульнасці —  
Ты мне сястра.

Ізноў сканае дзень,  
Заціхне ўсё наўкол...  
Ахрыпшым голасам  
Ты абуджаеш страх.  
У чорнай цемені  
Ты бачыш шмат агнёў —  
Ты мне сястра.

(Чырвоная Полаччына, 1926, 1 мая)

### ЗІМОВАЕ

Сані скрыпам прарэзалі сънежную бель...  
Эх, зывініце, ліхія бубёны!...  
Вечер посьвістам съмелым у сіней імгле  
Песыціць стан завірухі шалёнай.

Вечер, стары буян, горы-гурбы мяце,  
Узынімае пуховыя хвалі...  
Я хачу сёньня зынішчыць мінуўшчыны съцень,  
Расквітацца з жаночай нядоляй.  
Захаваўся ў глыбокіх сънягох небасхіл,  
А мне съняцца ружовыя далі...  
Што зіма? Калі ў сэрцы цьвітуць васількі,  
Калі чарамі нач захапляе?!

Мутна-белая нач на мярэжнай канве  
Парассыпала срэбную россып...  
Ну чаго так галосаць палозьзі саней,  
Калі сэрца ад шчасьця зайшлося?..

*(Чырвоная Полаччына, 1926, 23 сакавіка)*

### САДЫ ЦЬВІТУЦЬ...

Сады цьвітуць...  
цьвітуць сады!..  
мне у вачох зялёны дым,  
зялёна-сінім паясом  
вясна зьвязала гушч лясоў,  
і нейкім дзівам яе чар  
лягла зялёная парча.

Сады шумяць!  
цьвітуць сады...  
свабодная, свабодна ты,  
пакуль сады яшчэ цьвітуць,  
сабе каханага найду.  
Пайду па съцежках –  
травы мяць  
і буду, буду цалаваць.

Закруціць зноўку  
вір жыцьця,  
а думы віхрам праляцця,  
раскінуць слоў –  
мядовы цвець,  
што будуць яблынню  
шумець.

*(Чырвоная Полаччына, 1928, 17 сакавіка)*

